

# паэзія

пазэй

## Славамір Адамовіч



...сънілася  
я на Радзіму вярнуўся...

## Сны эмігранта

### Адракаюся!

*Да 10-й гадавіны I з'езду  
беларускіх нацыяналістаў.*

Адракаюся ад запраданцаў,  
адракаюся ад паяцаў,  
ад свабодных радыёстанцыяў,  
ад лядова-магільных палацаў!

Адракаюся ад нікчэмнасці  
апазіцый, рухаў і партыяў,  
ад фальшывае бурапеннасці  
і ад натаўскіх збройных гарантый!

Адракаюся ад глабалізму,  
ад анархіі, ад беспарадку,

ад бясплоднага аптымізму  
і ад слабых духам нашчадкаў!

Адракаюся ад лібералаў,  
дэмакратаў і правых марксістаў,  
ад крывавых тэлеканалаў,  
ад царкоўнікаў і манархістаў!

Адракаюся ад графаманаў,  
Багамазаў і Мельпамены,  
адракаюся ад падману,  
дэмагогіі і падмены!

Адракаюся ад свабоды  
жыць сярод зымізарнелай шаці,  
адракаюся зъверху і споду  
ад паўзучых інкарпарацый!

Адракаюся, адракаюся,  
адракаюся ад ...каханья! –  
Ад таго, што хацела паюснай  
і шампанскага на съяданьне.

Ад «настайнікаў» адракаюся,  
што вучылі казаць «плястык»...  
Адракаюся і ня каюся  
у съятле сонечных свастык!

\* \* \*

Не «народны», а толькі родны,  
не «заслужаны», а слуга,  
я пішу пра род мой нязводны,  
што вядзе адлік ад плуга.  
Бачу ўсё: як улазяць у скуру,  
як аж плішчуща вон з яе,  
з польскім акцэнтам кажучы – курвы,  
а па-нашаму – бледаўе.

Што ж вы, сукі, на целе Краю  
выкабельваеце кубло?  
У спадзеве, што вашу зграю  
абароняць сіла й бабло?

Не, шасьцёркі пятай калоны,  
сыты съмех ваш – то п'яны сон.

На пахмельле ж прасіць палону  
цугам пойдзеце пад Закон.

Вось тады вы успомніце права,  
Канстытуцыю, ваши «суды»...  
У турэмнай наглядчыцы Клавы  
канькаць станеце чыстай вады.

Вось тады, калі ваши каркі  
ашчаперыць карцэра золь,  
і турэмшчык, сын *чаркі і скваркі*,  
адбярэ у вас нават соль,

вось тады зразумееце рэзка  
вы, прарабы саюзных валют,  
што пагарда да *времені местнога* —  
гэта шлях у тутэйшы грунт.

\* \* \*

### *Viktorvii*

Мы новае стагоддзе пачалі  
ад'ездамі, уцёкамі, зынікненънем...  
Як некалі ў 13-м\* дзяды,  
а хтосьці, як Касьцюшка, паланенънем.

*Краса і сіла*, сълёзы і бяды,  
А трэба жыць (жыцьцё праходзіць зараз!).  
Старэем мы, як горная руда...  
Дык адкуем сабе з агню паразы

У помсты меч, у лёгкі спрытны корд,  
аздобім тронкі прагай перамогі,  
і сто гадоў, пражыўшы, быццам год,  
ня выйдзем з каляі сваёй дарогі.

Пры куфлі піва (а каму мілей  
шампан, няхай даруе мне плябяя звычку)  
мы абмяркуем, як жа быць далей  
нам на чужыне: зырыцца ў кантычку,

дзе слова страцілі свае і бліск і сілу?  
Ці праведна чакаць цымна магілы?

---

\* Маецца на ўвазе першая хвалая беларускай эміграцыі.

Не, думаю, зынікаць нам ня ў дугу,  
мы выехалі толькі на часова.  
Вось пакаштуем іхняга рагу,  
раскажам ім пра нашыя засовы,  
а там, а там мы набярэмся сіл,  
і назва *бежанецкага* народу  
умоўнай стане, і Радзімы тыл  
пакліча нас да роднага парогу.

\* \* \*

16-ы дзень году.  
Вітае тутэйшы люд  
вяртаныне сонца на неба –  
природы адвечны цуд.  
Віншуюць мяне таксама:  
маўляў, kommer sola i dag\*,  
і я разумею саама,  
я кемлівы, нібы грак,  
які на ральлі вясенъяй  
чакае свайго чарвячка...  
О, момант прыходу трымценъя,  
нібы выпадзенъя цвітка  
з гнілое бэлькі цярпенъя.  
Адчуйце ж: ідзе вясна  
у вашу душу эмігранта,  
у змораную душу...  
Не, зъехалі мы не за транты,  
свайго нам хапала льну  
(блакітна-зялёныя манtry  
уквецяць любую шашу),  
а зъехалі мы, каб ня згаснуць  
парою міжасцяся і страт.  
Дык скажам выразна і ясна:  
Чакайце, мы kommer snart\*\*.

## СНЫ

### I

Сыніцца, як часта сыніцца  
рознае, ды пра адно:

\*Сёньня вяртаецца сонца (*нарв.*).

\*\*Хутка вернемся (*нарв.*).

чырвоны гіль і сініца,  
 і студні чыстае дно,  
 і хутар, дзе ты качаўся  
 на ячнай саломе ў таку,  
 за бацьку раней прачынаўся  
 і клікаў яго на раку.  
 У снах эмігрантаў весела,  
 у снах ёсьць работа і дом,  
 і маці, якая песьціла,  
 і строгі бацька з дубцом.  
 І сыніца, як білі, як страшылі,  
 як часта быў сам па сабе;  
 змагаўся з каростай і кашлямі,  
 баяўся, як дзед, згарбець...  
 Усё там у снах эмігранціх,  
 а болей, а болей вясны;  
 калготкі з дзірачкай, фанцікі,  
 год посны і год мясны;  
 Каляды – пара трывожная;  
 Вялікдзень – жыцьцё на ўздым!  
 І першыя асьцярожныя  
 абдымкі і буські, як дым.

***II***

Мне сынілася: хутар бабы Паракі  
 і сад, якога ў яе не было;  
 белыя паскі, чырвоныя паскі,  
 і што жыло, і што не жыло.  
 Сынілася: я на Радзіму вярнуўся,  
 сваіх абдымамо, Жанчыну люблю,  
 якая мяне чакала мусіць,  
 men\* я ня ганю яе, не хвалю, —  
 маймі ейныя вусны лаўлю...  
 Далей ня памятаю – прачнуўся  
 і вершам выпаў на чисты ліст,  
 волю даўшы сапраўдным пачуцьцям,  
 з крыкамі болю чаргуючы съвіст.

**ЗЭЙНАБ**

*Дачуицы Ксеніі*

Насупраць маёй кватэркі  
 жыве дзяўчынка Зэйнаб,

---

\*Але (*нарв.*).

частуе мяне цукеркамі  
і дзеліць на ўсіх кебаб.  
Ёй толькі што два з паловай  
споўнілася. Пакуль  
расьце яна пад аховай  
ад розных шалёных куль.  
На рукі і з рук просіцца,  
вялікай цацкай грыміць... —  
Крыніца такога настрою,  
што хочацца жыць і жыць!

### РАМАНС

Ты сънілася, ты зноў мне сёньня сънілася:  
чужая жонка — родная душа.  
Нязвычна доўга сонца ў съне садзілася,  
і маладзела пад дажджом шаша.  
Ядловец пах зынікомым пахам тайнага,  
няўлоўнага імгненъня тэт-а-тэт,  
і цені два з пейзажу па старальнага  
выходзілі, ствараючы дуэт.  
Сказаў адзін: «Як ціха сёньня вечарам».  
Сказаў другі: «Маглі мы разам быць».  
Заўжды ў жыцьці нам не хапае нечага,  
пакуль у жылах дымна кроў кіпіць.  
Ноч адбыла, і на съвітаныні ўзрушана  
прайшоўся верхам вецер малады.  
І зыніклі цені разам і нязмушана,  
і ты шапнула: «Мілы, дай вады».

2004 год,  
Паўночная Нарвеgія.